



Газета – надзейны друг!

Мы всегда
рядом

Идет подписка
на II квартал

- Важно
- Полезно
- Интересно

Цена подписки:
на месяц – 7,6 руб.,
на квартал – 22,8 руб.

Духовность

Время для
очищения



О том, как
провести 40 дней
Великого поста,
«ДК» побеседовал
с местным
священником
– протоиереем
Алексием **с. 6**

Актуально

Важнее
содержание,
чем форма



Причины
неправильного
поведения подростков
проанализировали
на координационном
совещании
в райисполкоме **с. 5**

Рейд

Пришли.
Предупредили.
Отключили



Почему в кранах
у некоторых
жителей района
иссыкает вода **с. 7**

Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

ДОБРУШСКИ КРАЙ

№20 (11039)

Субота

13 сакавіка 2021 года

Сытна, смачна і змястоўна



Заўтра ў Добрушы адбудзецца раённае свята Масленіцы

Для мастацкага афарміцеля раённага краязнаўчага музея Алены Медвядковай Масленіца – крыху большае, чым старажытнае славянскае свята провадаў зімы. Ужо ў другі раз на ім яна – сапраўдная гаспадыня. Удзельнічае ў тэатралізаванай пастаноўцы, якую рыхтуюць артысты ўстаноў культуры горада.

– Старанна вивучала інфармацыю пра гэты свята ў Інтэрнэце. Раней

абмяжоўваліся выпечкай блінцоў у выхадныя. На справе гэта вельмі цікавая традыцыя, – кажа Алена. – Выраб пудзіла Зімы, якое спяляць на плошчы, – таксама мой клопат. У адрозненне ад мінулых гадоў на ім няма твару: продкі не любілі «ачалавечаць» гэты фальклорны персанаж.

Масленічная прэм'ера адбудзецца на цэнтральнай плошчы райцэнтра ўжо заўтра. Гулянне пачнецца ў 11 гадзін.

Тэатралізацыя «пражыве» ўсяго адзін дзень, але артысты не сумняваюцца: яна спадабаецца глядачам і запомніцца ім.

– Тут будзе прыход Вясны, перамога дабрыні над злом – усё тое, што азначае сакральнае святло старажытнага свята ў яго сучаснай інтэрпрэтацыі, – заключыла Алена Медвядкова.

Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Сяргея ЧАЙДАКА

ISSN 2073-1000



ПОГОДА

Долгота дня 11.40

Луна

13 марта – в Рыбах,
14, 15 – в Овне



Новолуние

14 марта

НОЧЬЮ 0...+2
ДНЕМ +4...+6

Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер южный 8-10 м/с.

15 марта

НОЧЬЮ +1...+3
ДНЕМ +6...+8

Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер западный 2-4 м/с.

**С праздником!**

**Уважаемые жители района!
Сердечно поздравляем вас**

с Днем Конституции Республики Беларусь!

Конституция, являясь Основным Законом нашей страны, сосредоточила в себе богатый исторический опыт и мудрость предыдущих поколений, закрепила правовые, политические и идеологические особенности государства и общества, четко определила приоритеты национального развития. Она служит надежным ориентиром государственной политики, направленной на создание эффективной экономики, обеспечение социальной защиты и благополучия населения, бережное отношение к традициям и ценностям белорусского народа.

Наш высокий гражданский долг – уважать Конституцию, строго следовать ее положениям, повышать правовую культуру общества. Убеждены, что только сообща, используя созидательную энергию каждого человека, мы сможем добиться значительных результатов в дальнейшем развитии нашего независимого государства.

Желаем доброго здоровья, счастья, успешной профессиональной деятельности и новых свершений на благо родного Отечества!

**Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов**

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Александр Лукашенко:

**«Мы практически
обновили руководство
страны и регионов людьми
нового поколения»**



В руководстве страны и местных органах власти появляется больше людей нового поколения. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения.

«Что называется, очередная плеяда руководителей высокого уровня в Беларуси. Кто бы как ни говорил, что мы закостенели, ничего подобного. Мы практически обновили все руководство страны и уровень губернатора, да и председателей райисполкомов на новых людей. Вы новое поколение, и вам принимать эстафету в будущем и строить Беларусь. Беларусь такую, какую мы решили построить на Всебелорусском народном собрании», – сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что этот значимый форум не был формальным мероприятием в жизни страны. Решения,

принятые на Всебелорусском народном собрании, – ориентир для руководителей всех уровней, подчеркнул Президент. «Это ориентир, к чему мы должны стремиться. Поэтому работы нам хватит», – добавил он.

Как сообщалось, Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Назначения и перестановки произошли в органах системы обеспечения национальной безопасности, республиканских органах государственного управления, местной вертикали власти, государственных высших учебных заведениях в регионах.

По материалам БелТА

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Есть и полномочия, и желание

В начале марта на должность заместителя председателя Добрушского райисполкома назначен Денис Сазонов. «ДК» уточнил некоторые биографические сведения назначенца и узнал, решение каких вопросов в строительной и коммунальной сферах он считает для себя первоочередными.

Собеседнику – 31 год. Женат, воспитывает двоих детей. Уроженец Добрущины. Образование – высшее. По профессии – инженер-энергетик.

– Начиная трудовую деятельность на бумажной фабрике рядовым электромонтером, – рассказывает заместитель председателя. – Затем устроился слесарем в цех водно-канализационного хозяйства предприятия «Добрушский коммунальник». Через некоторое время стал мастером, затем – начальником цеха. Последнее место работы – главный инженер коммунального предприятия.

С тонкостями в сферах энергетики и теплоэнергетики, строительства капитальных зданий



и инженерных сетей, благоустройства населенных пунктов Денис Сазонов знаком не понаслышке. При его непосредственном участии, к примеру, в районе практически решен вопрос обеспечения жителей качественной питьевой водой. Для этого было построено несколько артезианских скважин и станций обезжелезивания. Он курировал и строительство ряда объектов, реконструкцию старых котельных...

– Работа практически та же, но зона ответственности значительно шире, – говорит со-

беседник. – Правда, и полномочий больше. Вопросов в сфере благоустройства, строительства и ремонта, обслуживания дорожных сетей в городе и на селе всегда было и будет немало.

Первоочередной задачей заместитель председателя райисполкома считает приведение в порядок местных дорог и анонсирует масштабные изменения по их текущему ремонту. На второй позиции – задачи в жилищном строительстве. Заверяет: райцентр будет и дальше прирастать домами. В конце марта планируется сдача в эксплуатацию многоквартирного жилого дома в микрорайоне Мелиоратор, возведение здесь еще одного начато совсем недавно. Его также планируют ввести в этом году.

– Упор будем делать на текущий и капитальный ремонт зданий учреждений здравоохранения и образования, – отмечает Денис Сазонов. – В этом году, уверен, решится и вопрос с ремонтом городской СШ №2. Первые шаги в этом направлении уже делают.

**Сергей ОЛЬГИН
Фото автора**

МЕДИЦИНА

Каб і сцены лячылі

Абмеркаванне планаў па добраўпарадкаванні будынкаў і тэрыторый устаноў аховы здароўя, завяршэнне рамонтна-фізіятэрапеўтычнага аддзялення стацыянара Добрушскага ЦРБ наведаў старшыня аблвыканкама Генадзь Салавей.

Як паведаміла «ДК» галоўны ўрач раёна Надзея Белаглазава, усе прапановы калектыву медработнікаў і мясцовых службаў па добраўпарадкаванні аб'ектаў і прылеглых тэрыторый ухвале-

ны. Гэта не толькі абнаўленне фасадаў і інтэр'ераў, але і ўсталяванне пад'ёмных прыстасаванняў для фізічна аслабленых наведвальнікаў. А самае галоўнае – закупка новага медыцынскага абсталявання, якім папаўняюцца стацыянары ЦРБ. Адзін з нядаўніх набыткаў – рэнтгенапарат на два працоўныя месцы для філіяла райбальніцы ў Церахоўцы.

Набліжаюцца да завяршэння і маштабныя работы ў новым фізіятэрапеўтычным аддзяленні ў Добрушы.

Плануецца, што ў маі яно прыме першых пацыентаў.

– Новым там будзе ўсё: ад сцен да абсталявання, – адзначае Надзея Белаглазава. – Палепшацца ўмовы працы медработнікаў, якія зараз вымушаны туліцца ў двух памяшканнях на трэцім паверсе стацыянара. Зручна будзе і пацыентам. Нават тым, хто самастойна рухацца не можа. Хворыя атрымаюць магчымасць у адным месцы прайсці поўны курс лячэння і рэабілітацыі.

Людміла НАЗАРОВА

НА СВЯЗИ

**15 марта с 10.00 до 12.00
по телефону 2-36-50**

пройдет прямая телефонная линия с участием
Тамары Евгеньевны
БОРСЯКОВОЙ,
начальника районной ветеринарной станции.

**15 марта с 9.00 до 12.00
по телефону 7-50-60**

пройдет прямая телефонная линия с участием
Елены Васильевны
БАЛАБКОВОЙ,
главного специалиста отдела экономики райисполкома,
уполномоченного по защите прав потребителей.

**В связи с производством работ по ремонту
железнодорожного пути
с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 16 марта
2021 года будет закрыт железнодорожный переезд
159 км. по ул. Ленина в г.п. Тереховка
Добрушского района.**

Движение автотранспорта может осуществляться в объезд через железнодорожный переезд 157 км. в г.п. Тереховка, расположенного на подъезде от улицы Вокзальная к улице Первомайская 159 км. по ул. Ленина г.п. Тереховка Добрушского района.

На подходах к переезду будут установлены дорожные знаки и информационное панно с утвержденной Госавтоинспекцией УВД Гомельского облисполкома схемой.